

УДК 94(476)

А. С. Горны

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы

**ЛЕВАРАДЫКАЛЬНАЯ ПЛЫНЬ БЕЛАРУСКАГА  
НАЦЫЯНАЛЬНАГА РУХУ: СПРОБЫ ЛЕГАЛІЗАЦЫИ  
Ў МІЖВАЕННАЙ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ\***

Для падрыхтоўкі комплекснага даследавання па гісторыі беларускага нацыянальнага руху ў міжваеннай Заходній Беларусі актуальным з'яўляецца вызначэнне розных плыняў гэтага руху з мэтай іх асобнага даследавання. У артыкуле акцэнт робіцца на вывучэнні леварадыкальнай плыні беларускага руху і спробах яе легалізацыі ў грамадска-палітычным жыцці Заходній Беларусі ў міжваенны перыяд. Камуністычная партыя Заходній Беларусі з'яўлялася ключавой арганізацыяй гэтага палітычнага накірунку, аднак яна лічылася нелегальнай арганізацыяй і не магла паўнавартасна ажыццяўляць сваю працу сярод шырокіх колаў грамадства. Легалізацыя леварадыкальнага руху ў Заходній Беларусі мела некалькі спроб, кожная з якіх была звязана з дзеянасцю пэўнай палітычнай структуры. На аснове гістарыяграфічных здабыткаў і раней невядомых крыніц у артыкуле праводзіцца аналіз дзеянасці такіх арганізацый, як Беларуская сялянска-работніцкая грамада, Таварыства беларускай школы, дэпутацкі клуб «Змаганне», Цэнтр нацыянальна-вызваленчага руху, раскрываюцца прычыны іх стварэння і асаблівасці фарміравання арганізацыйных структур. У заключэнні аўтар прыходзіць да выніку, што легальныя праекты беларускіх леварадыкалаў сталі прыкметнымі і масавымі з'явамі палітычнага жыцця Заходній Беларусі, аднак усе яны беспадстаўна былі ліквідаваны польскімі ўладамі, якія бачылі ў іх значную канкурэнцыю для сваіх адміністрацыйных інстытутаў на так званых «кressах усходніх».

**Ключавыя слова:** беларускі нацыянальны рух, Заходнія Беларусь, міжваенная Польшча, нацыянальныя працэсы, леварадыкальны рух.

**Для цытавання:** Горны А. С. Леварадыкальная плынь беларускага нацыянальнага руху: спробы легалізацыі ў міжваеннай Заходній Беларусі // Труды БГТУ. Сер. 6. История, философия. 2025. № 1 (293). С. 60–66.

DOI: 10.52065/2520-6885-2025-293-10.

A. S. Gorny

Yanka Kupala State University of Grodno

**RADICAL LEFT-WING DIRECTION OF THE BELARUSIAN  
NATIONAL MOVEMENT: ATTEMPTS OF LEGALIZATION  
IN INTERWAR WESTERN BELARUS**

In order to prepare a comprehensive study on the history of the Belarusian national movement in interwar Western Belarus, it is important to identify the various directions of this movement. The article is devoted to the study of the left-radical direction of the Belarusian movement, attempts to legalize it in the socio-political life of Western Belarus in the interwar period. The Communist Party of Western Belarus was the main organization of this political direction, but was considered an illegal organization, so it could not fully carry out its work among wide circles of society. There were several attempts to legalize the left-wing radical movement in Western Belarus, each of which was associated with the activities of a specific political structure. Based on historiographical documents and previously unknown sources, the article analyzes the activities of such organizations as the Belarusian Peasant-Worker Hramada, the Belarusian School Society, the deputy club “Zmahnannie”, the Center of the National Liberation Movement. The article reveals the reasons for their creation and the features of the formation of organizational structures. In conclusion, the author comes to the conclusion that the legal projects of the Belarusian left radicals have become a significant and mass phenomenon in the political life of Western Belarus.

**Keywords:** Belarusian national movement, Western Belarus, interwar Poland, national processes, left-wing radical movement.

**For citation:** Gorny A. S. Radical left-wing direction of the belarusian national movement: attempts of legalization in interwar Western Belarus. *Proceedings of BSTU, issue 6, History, Philosophy*, 2025, no. 1 (293), pp. 60–66 (In Belarusian).

DOI: 10.52065/2520-6885-2025-293-10.

\* Артыкул падрыхтаваны ў рамках гранта Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў № Г23ИП-036 «Грамадска-палітычнае развіццё Заходній Беларусі ў складзе Польшчы (1921–1939 гг.) у замежнай гістарыяграфіі».

**Уводзіны.** Пасля заключэння Рыжскага міру 1921 г. польскія ўлады разгарнулі на тэрыторыі Заходній Беларусі палітыку асіміляцыі і эканамічнага ціску адносна беларускага насельніцтва. Рэакцыяй на яе стала фарміраванне масавага нацыянальнага руху з мэтай барацьбы за аб'яднанне беларускіх земляў у адзіны дзяржаўны арганізм. Адной з самых уплывовых і арганізаваных плыніяў гэтага руху была леварадыкальная, якая спалучала нацыянальныя і сацыяльныя лозунгі ў сваёй дзеянасці. Сярод беларускага насельніцтва, якое значна пацярпела ад ваеных дзеянняў Першай сусветнай і польска-савецкай войнаў, вельмі папулярнымі былі левыя пастулаты аб перадачы зямлі без выкупу, рэвалюцыйных зменах, нацыянальнай эмансыпациі на прыкладзе палітыкі беларусізацыі ў БССР. Ключавой арганізацыяй гэтай плыні з'яўлялася Камуністычная партыя Заходній Беларусі (КПЗБ), утвораная ў 1923 г. У тагачасным польскім прававым полі гэтая арганізацыя лічылася нелегальнай, а яе актывістай пераследавалі і падвяргалі судовым пакаранням.

Беларускі леварадыкальны рух у Заходній Беларусі намагаўся выкарыстоўваць усе магчымыя палітычныя сродкі, у тым ліку легальныя, каб дамагчыся прасоўвання сваіх ідэй сярод насельніцтва. Легальная дзеянасць дазваляла пашыраць кола патэнцыйных прыхільнікаў, стварала для нацыянальнага руху значную грамадскую базу актывістаў і пасіўных прыхільнікаў. Легалізацыя леварадыкальнага руху ў Заходній Беларусі мела некалькі спробаў, кожная з іх была звязана з дзеянасцю пэўнай палітычнай структуры, якая імкнулася існаваць у рамках польскага заканадаўства. Пры гэтым дадзеныя структуры існавалі паралельна з КПЗБ і шмат у чым знаходзіліся пад яе арганізацыйным уплывам. На сённяшні час дадзены аспект палітычнай гісторыі Заходній Беларусі, з улікам новай крыніцавай і метадалагічнай базы, не стаў асобным прадметам комплекснага даследавання ў айчыннай гісторыяграфіі.

**Асноўная частка.** Ідэя стварэння легальнай леварадыкальнай структуры ў беларускім руху на першым этапе была звязана з фарміраваннем агульных прасавецкіх настроў сярод заходнебеларускай інтэлігенцыі ў сярэдзіне 1920-х гг. Гэты працэс быў абумоўлены шэрагам фактараў. Па-першае, палітыка беларусізацыі і першае тэрытарыяльнае ўзбуйненне БССР у 1924 г. прымусілі многіх прадстаўнікоў беларускіх эліт у розных краінах перагледзець свае антысавецкія пазіцыі. Па-другое, савецкія ўлады ў гэтыя часы пачалі вельмі актыўна ўпłyваць на замежныя беларускія палітычныя групоўкі з мэтай стварэння сярод іх прасавецкіх сіл. У міжваеннай Польшчы такія заходы рабіліся з дапамогай супрацоўнікаў савецкага пайўнамоцнага прадстаўніцтва ў Варшаве ці высокапастаўленых функцыя-

нераў КПЗБ, якія імкнуліся раскалоць існуючыя беларускія палітычныя структуры і стварыць у іх выразна леварадыкальныя групы [1, с. 52]. Вынікам гэтых фактараў стаў раскол у беларускім парламенцкім прадстаўніцтве, калі 24 чэрвеня 1925 г. частка дэпутатаў (Б. Тарашкевіч, П. Мятла, П. Валошын і С. Рак-Міхайлоўскі) выйшлі са складу Беларускага пасольскага клуба (БПК) і заснавалі пасольскі клуб Беларускай сялянска-работніцкай грамады (БСРГ).

Пасля расколу беларускай парламенцкай фракцыі лідары КПЗБ і кіраўніцтва БССР вырашылі пачаць працэс стварэння масавай легальнай палітычнай партыі ў Заходній Беларусі. Ядром гэтай арганізацыі павінен быў стаць пасольскі клуб БСРГ. У жніўні 1925 г. у Сопаце каля Гданьска на гэты конт адбылася палітычная нарада. Ад заходнебеларускага актыву ў ёй прынялі ўдзел Б. Тарашкевіч, Р. Астроўскі, М. Марцінчык, Я. Шнарткевіч, КПЗБ прадстаўлялі С. Мерцэнс, Л. Аранштам, І. Лагіновіч, М. Арэхва, дэлегатамі КП(б)Б былі А. Славінскі, У. Ігнатоўскі і А. Ульянаў [2, с. 72]. На нарадзе абмяркоўвалася пытанне праграмы будучай партыі і накірункаў яе працы. Праект праграмы, распрацаваны С. Мерцэнсам, быў прызнаны дастаткова радыкальным, бо пра-дугледжваў арганізацыю вузкай сялянскай нелегальнай партыі паводле прыкладу КПЗБ. Было прынята рашэнне стварыць шырокую легальную арганізацыю, якая закранула б адначасова рабочае, сялянскае і нацыянальнае пытанні. Змены ў праект праграмы было даручана ўнесці Б. Тарашкевічу.

Пачаткам фарміравання структур БСРГ можна лічыць красавік 1926 г., калі ў «Бюлетэню Соймавага Клубу БСРГ» была надрукавана партыйная праграма, а месяцам пазней быў зацверджаны і надрукаваны асобнай брашурай арганізацыйны статут партыі. Нізавой партыйнай адзінкай з'яўляўся гурток, якім кіравала тройка актывістаў – старшыня, сакратар і скарбнік. Гурткі аб'ядноўваліся па тэрытарыяльным прынцыпе тагачаснай Польшчы і ўтваралі павятовыя партыйныя камітэты. У тых мясцовасцях, дзе структуры БСРГ яшчэ не былі аформлены, дазвалялася дзеяніцаць так званым «мужам даверу», якія мелі пайўнамоцтвы на арганізацыю гурткоў. Вышэйшым партыйным органам лічыўся агульны з'езд [3, с. 13–20]. Уся выкананічая і каардынуюча праца арганізацыі вялася ў межах Цэнтральнага сакратарыята, які быў створаны ў Вільні 1 чэрвеня 1926 г.

Асаблівасцю ўзнікнення лакальных структур БСРГ з'яўляўся іх значны рост на працягу лета і восені 1926 г. Усяго, паводле падлікаў М. Бурсевіча, на час ліквідацыі БСРГ польскімі ўладамі было зарэгістравана 1930 гурткоў партыі [4, с. 555]. Згодна з рознымі падлікамі, у шэрагах БСРГ на час яе ліквідацыі польскімі ўладамі налічвалася

каля 100 тыс. сябраў. Геаграфічна структуры БСРГ ахоплівалі 27 паветаў паўночна-усходніх ваяводстваў Польшчы. Паводле падлікаў У. Палуяна, найбольшая колькасць сябраў БСРГ на снежань 1926 г. была ў Дзісенскім павеце (9980 чалавек), а найменшая – у Кобрынскім (4 чалавекі). Па колькасці партыйных гурткоў на першыя месцы выходзіў Гродзенскі павет [5, с. 88–89].

Масавы наплыў беларусаў у Грамаду вымусіў польскія ўлады пачаць працэс яе дэлегалізацыі. 14 і 15 студзеня 1927 г. былі арыштаваны члены пасольскага клуба БСРГ і яе лідары Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, П. Валошын. 16 студзеня таго ж года быў затрыманы дэпутат П. Мятла. Адначасова адбываліся затрыманні і ператрусы ў павятовых камітэтах і асобных партыйных структурах па ўсёй тэрыторыі Заходній Беларусі: па некаторых даных у гэтыя дні было затрымана каля 400 актывісташ Грамады [6, с. 328–331]. Пры гэтым паліцыя нярэдка падкідвалі падчас ператрусу актывістам Грамады камуністычныя лістоўкі, каб пасля абвінаваці іх у сувязях з камуністамі. Адным з непасрэдных арганізатаў ліквідацыі партыі быў міністр юстыцыі Польшчы, буйны землеўласнік А. Мэйштовіч, які дзеля гэтага быў вымушаны нават парушыць дэпутацкую недатыкальнасць, гарантаваную канстытуцыяй польскай дзяржавы.

Пасля ліквідацыі БСРГ легальны леварадыкальны рух сфакусіраваўся на гуртках Таварыства беларускай школы (ТБШ), дзейнасць якога фактычна на той час набыла значныя палітычныя абрэсы. ТБШ стала другой спрабай легалізацыі леварадыкальнага накірунку: з 1926 г. і да свайго скасавання гэта арганізацыя знаходзілася ў вельмі цесных стасунках з дзеячамі КПЗБ і іншых левых структур беларускага руху. Карыстаючыся легальным статусам, актывісты ТБШ не толькі зрабілі значны ўклад у справу пашырэння і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў, але і прымалі ўдзел у шэрагу палітычных акций. З 1926 г. пачалося фарміраванне праўніцкіх гурткоў ТБШ. Сваёй кульмінацыі гэты працэс дасягнуў у 1927 г., калі на хвалях забароны Грамады многія мясцовыя актывісты дзеля легалізацыі фарміравалі гурткі ТБШ. Паводле падлікаў, на 1 ліпеня 1927 г. налічвалася 10 548 сябраў арганізацыі, якія працавалі ў 385 гуртках, 134 бібліятэках-чыталнях, 41 народным доме [7, с. 23]. На 1930 г. налічвалася ўжо каля 15 000 сябраў арганізацыі, аб'яднаных у 500 гурткоў [8, с. 41]. Для больш паспяховай каардынацыі мясцовых структур таксама з 1926 г. пачалі фарміравацца акруговыя ўправы таварыства, першая з якіх была створана ў Глыбокім 23 мая 1926 г. На 1929 г. было арганізавана 11 акруговых упраў: Баранавіцкая, Беластоцкая, Вілейская,

Глыбоцкая (на Дзісенскі павет), Гродзенская, Косяўская, Лідская, Мірская (на Столбцоўскі павет), Навагрудская, Слонімская і Свіслацкая (на Ваўкавыскі і Бельскі паветы). Акруговыя ўправы дапамагалі мясцовым гурткам у арганізацыі мерапрыемстваў, распаўсюджвалі літаратуру і перыядычныя выданні, знаходзіліся ў контактах з віленскім цэнтрам.

Яшчэ адной спрабай легалізацыі леварадыкальнай плыні беларускага нацыянальнага руху стала дзейнасць сялянска-работніцкага пасольскага клуба «Змаганне» ў 1928–1930 гг. Фарміраванне гэтай леварадыкальнай структуры было неразрывна звязана з працэсамі ліквідацыі БСРГ і парламенцкімі выбарамі ў Польшчу, прызначанымі на сакавік 1928 г. Частка былога актыву БСРГ пасля пераследавання з боку ўладаў значна радыкалізавалася і зблізілася з КПЗБ у сваіх поглядах. З другога боку, заходнебеларускія леварадыкалы атрымлівалі ад Камінтэрна дырэктывы аб узнаўленні легальнай дзейнасці пасля разгрому БСРГ [9, с. 26]. Парламенцкія выбары сталі добрай нагодай для гэтага, бо дазвалялі праводзіць легальнімі сродкамі палітычную агітацыю. Камуністы вырашылі прымаць актыўны ўдзел у выбарах 1928 г., каб правесці ў сейм сваіх дэпутатаў, якія з парламенцкай трывуны павінны былі крытыкаваць «фашистыцкія» ўлады і праводзіць рэвалюцыйную прарапаганду [10, с. 6]. У прыватнасці, польскія камуністамі быў заснаваны выбарчы камітэт «Рабоча-сялянскае адзінства», падтрыманы ў тым ліку і актывістамі КПЗБ. Аднак асцерагаючыся таго, што дзейнасць дадзенага камітэта будзе пераследавацца з боку ўладаў, было прынята рашэнне ствараць іншыя камітэты, куды ўваішоў бы, у тым ліку, і былы актыў БСРГ. Так, у снежні 1927 г. у Вільні быў арганізаваны сялянска-работніцкі выбарчы камітэт «Змаганне за інтарэсы работнікаў і сялян».

У выніку выбараў, якія адбыліся 4 сакавіка 1928 г., выбарчы спіс «Змагання» меў пераканаўчую перамогу ў Навагрудскай выбарчай акрузе, атрымаўшы больш за 70 000 галасоў. У польскі парламент у выніку прайшлі трох прадстаўнікі спісу «Змагання» – Аляксандар Стагановіч, Ігнат Дварчанін і Язэп Гаўрылік [10, с. 8]. Неўзабаве яны арганізавалі ў сейме парламенцкую фракцыю – беларускі пасольскі клуб «Змаганне». Адразу да гэтай фракцыі далучыўся актыўіст Грамады і ТБШ з Косяўскага павета Іван Грэцкі, які быў абрани ў сейм па спісе ўкраінскай левай партыі «Сельроб-левіца». У маі 1928 г. да «Змагання» таксама далучыўся грамадскі дзеяч з Вілейкі Флягонт Валынец, які прайшоў у парламент па памяркоўным спісе былых грамадаўцаў «Выбарчага камітэта беларускіх сялян і работнікаў». У сакавіку 1929 г. замест А. Стагановіча дэпутацкі мандат атрымаў Павел Крынчык і,

такім чынам, быў сфарміраваны асноўны касцяк «Змагання» [10, с. 9, 13]. 25 мая 1930 г. пасля перавыбараў у Лідской акрузе дэпутацкі мандат атрымаў М. Верамей, які таксама далучыўся да адзначанай фракцыі, хоць і працаваў у яе межах літаральна некалькі месяцаў [9, с. 156]. З мая 1928 г. фракцыя начала афіцыйна называцца Беларускім сялянска-работніцкім пасольскім клубам (БСРПК). Яе старшынёй быў абранны Я. Гаўрылік, намеснікам – І. Дварчанін, сакратаром – І. Грэцкі [9, с. 33].

Канцэпцыя функцыянавання БСРПК прадугледжвала паступовае ўтварэнне на яе базе легальнай палітычнай арганізацыі, падобнай ранейшай Грамадзе. Тым не менш павтарыць грамадаўскі вопыт у новых умовах ужо было вельмі цяжка: значная колькасць мясцовага актыву падвяргалася пераследаванню з боку ўладаў, быўшы партыйныя лідары знаходзіліся ў турмах, польская спецслужбы павялічылі ўзровень нагляду за любой праявай беларускай актыўнасці. Сам клуб, паводле ўсіх заканадаўчых нормаў, не мог фарміраваць свае лакальныя арганізацыйныя структуры, падобна партыйным, аднак меў права ствараць на правінцыі ўласныя сакратарыяты, куды маглі звяртацца людзі з просьбамі і хадайніцтвамі да дэпутатаў. Дадзеная лакуна і была выкарыстана членамі БСРПК для выхаду на правінцыйны ўзровень. У гэтым накірунку яны мелі значную дапамогу мясцовых ячэек КПЗБ, якія атрымалі магчымасць выйсці з падполля. 15 красавіка 1929 г. у Вільні быў створаны Цэнтральны сакратарыят клуба, пасля гэтага началася арганізацыя сакратарыятаў у розных гарадах і мястэчках Заходній Беларусі [9, с. 38]. Неабходна заўважыць, што БСРПК імкнуўся ахапіць сваёй дзейнасцю ўсе чатыры падразделенія – вяяводствы міжваеннай Польшчы; гэта была адна з нешматлікіх беларускіх арганізацый, што звярталася вялікую ўвагу на арганізацыю сваіх лакальных структур на Палессі, дзе беларускі рух меў дастаткова нетрывалыя пазіцыі. Пры гэтым «Змаганне» практикавала незвычайны падбор кадраў на кірауніцтва сакратарыятаў: іх кіраунікамі маглі прызначаць не толькі мясцовага грамадскага дзеяча, але і чалавека з зусім іншага рэгіёна. Напрыклад, сакратарыят БСРПК у Брэсце арганізоўваў актыўіст з Браслаўскага павета К. Сапонька [11, арк. 8].

Пашырэнне ўплыву клуба «Змагання» ў Заходній Беларусі і выкліканая гэтым агульная радыкализация настрою грамадства звярталі на сябе ўвагу польскіх спецслужбай і адміністрацыі. У першую чаргу, памятаючы ранейшы ўрок Грамады, улады наносілі значныя ўдары па лакальных і віленскіх структурах БСРПК. У студзені 1930 г. быў разгромлены Цэнтральны сакратарыят клуба ў Вільні, яго супрацоўнікі М. Астапчык, М. Тарасюк, Я. Місько, П. Пяткун і інш.

былі арыштаваны і асуджаны на розныя турэмныя тэрміны [12, с. 84–85]. Паступова былі ліквідаваны сакратарыяты клуба на правінцыі, іх кіраунікі таксама затрымліваліся паліцыяй і абвінавачваліся ў сувязях з КПЗБ. Наступным крокам уладаў павінен быў быць арышт дэпутатаў БСРПК, якія, аднак, паводле заканадаўства, мелі недатыкальнасць. Але ў гэтай справе польскім уладам, як і ў выпадку БСРГ, часткова прыйшлося парушыць уласныя законы. 19 жніўня 1930 г. у мяст. Александрыи Гродзенскага павета дэпутаты І. Дварчанін і Ф. Валынец хацелі арганізаваць мітынг падчас царкоўнага свята. Паліцыя начала разганаць натоўп, прымяняючы зброю і затрымліваючы найбольш актыўных удзельнікаў, у тым ліку і дэпутатаў. Пасля праверкі дакументаў Валынец быў вызвалены, а Дварчанін, якога абвінавацілі ва ўжыванні зброі супраць паліцыі, быў арыштаваны і пераведзены 27 жніўня ў Гродзенскую турму. 30 жніўня 1930 г. па расшэнні Ю. Пілсудскага польскі парламент быў распушчаны і прызначаны новыя парламенцкія выбары, што дало юрыдычнае права затрымліваць ужо былых дэпутатаў БСРПК. Так, у гэты дзень былі арыштаваны П. Крынчык, Я. Гаўрылік і Ф. Валынец [13, с. 80]. Дэпутаты І. Грэцкі і М. Верамей некаторы час хаваліся ад польскіх спецслужбай, а пасля нелегальнага перабраліся ў СССР. Таксама ў савецкую Беларусь вымушаны былі ўцякаць і многія тэхнічныя супрацоўнікі розных структур клуба «Змаганне», у асноўным маладыя людзі, быўшыя навучэнцы беларускіх гімназій. У верасні 1932 г. у выніку абмену палітзняволенымі ў СССР апынуцца І. Дварчанін, П. Крынчык, Я. Гаўрылік і Ф. Валынец [14, арк. 22].

Крызіс легальных формаў дзейнасці ў беларускім леварадыкальным руху суправаджаўся таксама і агульным змяншэннем прасавецкіх сімпатый у грамадстве міжваеннай Польшчы. Звесткі пра разгортванне палітычных рэпрэсій у СССР, барацьбу з унутрыпарцыйнай апазіцыяй, гвалтоўныя заходы ў правядзенні калектывізацыі актыўна абміяркоўваліся ў тагачаснай інфармацыйнай прасторы Польшчы і, безумоўна, падхопліваліся мясцовай пропагандай. Як прызнаваліся самі функцыянеры КПЗБ, зніжэнне даверу да камуністычнай агітацыі было выкліканы ў пачатку 1930-х гг. прыватнай карэспандэнцыяй, што дасыпалі сваім сваякам у Заходнюю Беларусь тыя мігранты, якія нелегальна перасяклі польскую савецкую мяжу і пражывалі ў СССР [15, с. 181]. Таму для актыву КПЗБ стала актуальным стварыць пазітыўныя вобраз савецкай дзяржавы, асабліва ў асяроддзі молодзі, у якім значнымі канкурэнтамі былі польскія адукацыйныя ўстановы і моладзевыя арганізацыі. Менавіта творчая моладзь і была выбрана ў якасці прамоўтара яшчэ аднаго легальнага праекта заходнебеларускіх

леварадыкалаў, які пачаў фарміравацца ў Вільні ў 1932–1933 гг.

У ліпені 1932 г. поле для ажыццяўлення легальнай леварадыкальной дзейнасці ў Польшчы стала больш шырокім. У гэты месяц была заключана савецка-польская дамова аб ненападзе і на некаторы час градус геапалітычнага супрацьстаяння паміж краінамі знізіўся. Гэты момант быў выкарыстаны членамі КПЗБ для актывізацыі дзейнасці ў стварэнні новых палітычных праектаў. У снежні 1932 г. польская паліцыя знайшла ў Маладзечанскім павеце першы нумар «Бюлетэня Цэнтра нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі», на якім была пазнака аб месцы і даце выдання – «Вільня, жнівень 1932 г.». Гэты бюлетецтв стаў першым прыкладам выкарыстання назывы «Цэнтр нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі», хадзя да сённяшняга часу невядома, хто першапачаткова ўваходзіў у гэтую группу леварадыкальных актывістаў і з'яўляўся аўтарам яе друкаваных матэрыялаў [16, арк. 14 адв.]. Паводле ўспамінаў Якуба Міско, віленскія актывісты КПЗБ прапанавалі яму далучыцца да працы Цэнтра ў канцы жніўня 1932 г., гэта значыць, што нейкая арганізацыйная структура ўжо існавала ў гэты час [12, с. 117].

Яшчэ ў кастрычніку 1932 г. сябрамі Цэнтра было ўзнята ідэя выдання ў Вільні легальнага друкаванага органа. Як узгадваў Я. Міско, доўгі час яны не маглі знайсці неабходнага памяшкання для рэдакцыі і дамовіща з друкарнямі [12, с. 119]. У рэшце рэшт у чэрвені 1933 г. выдавецкі праект Цэнтра быў рэалізаваны пад назвай «Беларуская газета». У сувязі з гэтым выданнем пачало паступова выяўляцца персанальнае ablічча Цэнтра. Удзел у гэтым праекце ў якасці тэхнічных супрацоўнікаў першапачатковая прымалі Я. Міско і В. Таўлай. Са снежня 1933 г. на іх змену ў рэдакцыю газеты прыйшлі Алена Буднік і паэт Янка Патаповіч (псеўд. Янка Чабор) [16, арк. 33]. Рэдактарам выдання стаў інжынер А. Карповіч.

Матэрыялы выдання мелі радыкальна-крытычныя характеристар адносна польскай дзяржавы. Адзінаццаты нумар газеты за 28 лістапада 1933 г. быў канфіскаваны ўладамі з-за шэрагу артыкулаў і нататак пра выбары ў мясцове самакіраванне. У прыватнасці, рэдакцыя ў адным з артыкулаў сцвярджала, што мае дакумент з 126 подпісамі жыхароў вёскі Рачканы Баранавіцкага павета, якія пратэставалі супраць парушэнняў падчас галасавання з боку мясцовай адміністрацыі. Наступны нумар быў выдадзены ўжо з «белымі палосамі» замест канфіскаваных матэрыялаў [16, арк. 29]. Сітуацыя з газетай значна ўскладнілася, калі ў студзені 1934 г. за спробу перасекчы польска-савецкую мяжу былі арыштаваны В. Таўлай і Я. Міско [12, с. 123]. Апошні нумар выдання выйшаў 30 студзеня 1934 г., пасля гэтага

ў пачатку лютага былі арыштаваны рэдактар А. Карповіч, а таксама тэхнічныя супрацоўнікі А. Буднік, Я. Патаповіч і інш. Фактычна на гэты час большасць актыву Цэнтра нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі ўжо знаходзілася за кратамі польскіх турмаў.

Судовы працэс па справе Цэнтра, які распачаўся ў Віленскім акруговым судзе 23 сакавіка 1936 г., атрымаў публіцыстычную назыву «працэсу 16-ці» па колькасці абвінавачаных, а ў леварадыкальных колах – «працэсу малой Грамады». Неабходна заўважыць, што гэта быў апошні маштабны працэс над беларускімі актывістамі ў міжваенны Польшчы. У выніку дзейнасці польскіх следчых на лаве падсудных аказалася 16 дзеячаў, сярод іх палова (Я. Міско, А. Карповіч, В. Таўлай, Я. Патаповіч, А. Рэдзька, П. Пестрак, А. Буднік, П. Радзюк) з'яўляліся найбольш актыўнымі праціўнікамі Цэнтра і маладой плеяды заходнебеларускіх літаратаў. Па дадзенай справе ў цэлым праходзіла каля 70 сведкаў [16, арк. 85–87 адв.]. У выніку суд прыгаварыў абвінавачаных па справе Цэнтра нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі да розных турэмных тэрмінаў.

**Заключэнне.** Лідары КПЗБ спрабавалі пашырыць уплывы сваёй партыі сярод розных пластоў тагачаснага беларускага грамадства, што прыводзіла іх да неабходнасці легалізаваць леварадыкальную плынь у польскім палітычным жыцці. Першай значнай спробай легалізацыі леварадыкальных структур стала дзейнасць БСРГ у 1925–1927 гг., у рамках якой працевала каля ста тысяч членоў. Ліквідацыя структур БСРГ польскімі ўладамі не спыніла працэсаў пошуку легалізацыі леварадыкальнага руху, што вылілася ў палітызацыю гурткоў ТБШ і пашырэнне праз іх левых палітычных лозунгаў. Трэцій спробай беларускіх леварадыкалаў стварыць сваю легальную даччынную структуру стала дзейнасць БСРПК «Змаганне» ў польскім парламенце і ў заходнебеларускай правінцыі. У адрозненне ад БСРГ, дзеячы гэтага парламенцкага клуба надавалі большую ўвагу вырашэнню сацыяльных проблем беларускага насельніцтва, а іх палітычныя лозунгі былі дастатковая радыкальнымі і фактычна капіравалі палітычную праграму КПЗБ. У той жа час шэраг лідараў «Змагання» (І. Дварчанін, Я. Гаўрылік, Я. Грэцкі і інш.) актыўна ўдзельнічалі ў беларускім культурна-асветніцкім жыцці, падтрымлівалі структуры ТБШ і іншыя нацыянальныя праекты. Чацвёртай спробай легалізацыі леварадыкальнага руху стала дзейнасць Цэнтра нацыянальна-вызваленчага руху ў 1932–1934 гг., вынікам якой было фактычна толькі выданне некалькіх легальных газет і часопісаў. Празмерна радыкальныя і прасавецкія погляды праціўнікоў Цэнтра прывялі да яго хуткага

разгрому з боку польських уладаў, вынікам якога стаў судовы «працэс 16-ці» – апошні значны судовы працэс над беларускімі актывістамі ў Польшчы. З 1935 г. заходнебеларускія левара-

дыкалы ў адпаведнасці з рашэннем сваіх кіраўнічых структур змяняюць адносіны да іншых беларускіх нацыянальных арганізацый і імкнуща ажыццяўіць з імі супольныя палітычныя праекты.

### Спіс літаратуры

1. Пашкевіч А. В. Парламенцкія формы змагання за нацыянальныя і сацыяльныя права беларускага народа ў міжваеннай Польшчы (1921–1930 гг.): дыс. ... канд. гіст. навук: 07.00.02. Мінск, 2006. 162 арк.
2. Орехво Н. С. Дела и люди КПЗБ: воспоминания. Минск: Беларусь, 1983. 287 с.
3. Програма і арганізацыйны статут Беларускай сялянска-рабочай грамады. Вільня: Н. Левін, 1926. 20 с.
4. Борьба трудящихся Западной Белоруссии за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР: документы и материалы: в 2 т. Минск: Госиздат БССР, 1962. Т. 1. 620 с.
5. Падуян У. Беларуская сялянска-рабочая грамада. Мінск: Навука і тэхніка, 1967. 222 с.
6. Кароткі нарыс беларускага пытаньня. Мінск: Логвінаў, 2009. 396 с.
7. Мятла П. Аб Таварыстве беларускай школы і яго барацьбе. Мінск, 1932. 33 с.
8. Вабішчэвіч А. М. Нацыянальна-культурнае жыццё Заходній Беларусі (1921–1939 гг.). Брэст: БрДУ, 2008. 319 с.
9. Даніловіч В. В. Дзейнасць арганізацыі «Змаганне» ў Заходній Беларусі (1927–1930 гг.). Мінск: Беларуская навука, 2007. 155 с.
10. B.W.R.K.P. jako agentura Kominternu. Warszawa: Wydział narodowościový MSW, 1930. 109 s.
11. Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці (ДАБВ). Ф. 93. Воп. 1. Спр. 1152.
12. Міско Я. Маё маўклівае сэрца: з літ. спадчыны. Мінск: Юнацтва, 1983. 493 с.
13. Годы испытаний и мужества / сост.: Н. С. Орехво, Н. С. Сташкевич. Минск: Беларусь, 1973. 416 с.
14. Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці (ДАГВ). Ф. 540. Воп. 2. Спр. 2.
15. Cichoracki Piotr. Komuniści na Polesiu w latach 1921–1939. Łomianki: LTW, 2016. 271 s.
16. Lietuvos centrinių valstybės archyvas (LCVA). F. 131. Ap. 2. B. 3122.

### References

1. Pashkiewich A. V. *Parlamentskiye formy zmagannya za natsyyanal'nyya i satsyyal'nyya pravy belaruskaga naroda u mizhvayennay Pol'shchy (1921–1930 gg.)*. Dys. kand. hist. navuk [Parliamentary forms of struggle for national and social rights of the Belarusian people in interwar Poland (1921–1930)]. Diss. PhD [History]. Minsk, 2006. 162 Sheet (In Belarusian).
2. Orekhvo N. S. *Dela i lyudi KPZB: vospominaniya* [The affairs and people of the KPZB: memories]. Minsk, Belarus' Publ., 1983. 287 p. (In Russian).
3. *Programa i organizatsyyny statut Belaruskay syalyanska-rabotnitskay gramady* [Program and organizational charter of the Belarusian Peasant-Worker Hramada]. Vil'nya, N. Levin Publ., 1926. 20 p. (In Belarusian).
4. *Bor'ba trudyashchikhsya Zapadnoy Belorusii za sotsial'noye i natsional'noye osvobozhdeniye i vossoyedineniye s BSSR: dokumenty i materialy* [The struggle of workers of Western Belarus for social and national liberation and reunification with the BSSR: documents and materials.]. Minsk, Gosizdat BSSR Publ., 1962, vol. 1. 620 p. (In Russian).
5. Paluyan U. *Belaruskaya syalyanska-rabochaya gramada* [Belarusian peasant-worker hramada]. Minsk, Navuka i tekhnika Publ., 1967. 222 p. (In Belarusian).
6. Karotki narys belaruskaga pytannya [A short essay on the Belarusian question]. Minsk, Logvinau Publ., 2009. 396 p. (In Belarusian).
7. Myatla P. *Ab Tavarystve belaruskay shkoly i yago barats'be* [About the Belarusian School Society and its struggle]. Minsk, 1932. 33 p. (In Belarusian).
8. Vabishchevich A. M. *Natsyyanal'na-kul'turnye zhytstsyo Zakhodnyay Belarusi (1921–1939 gg.)* [National and cultural life of Western Belarus (1921–1939)]. Brest, BrDU Publ., 2008. 319 p. (In Belarusian).
9. Danilovich V. V. *Dzeynasts' organizatsyi "Zmaganne" u Zakhodnyay Belarusi (1927–1930 gg.)* [Activities of the "Zmaganne" organization in Western Belarus (1927–1930)]. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2007. 155 p. (In Belarusian).
10. B.W.R.K.P. jako agentura Kominternu [B.W.R.K.P. as an agent of the Comintern]. Warsaw, Wydział narodowościový MSW Publ., 1930. 109 p. (In Polish).
11. State Archives of Brest Region (SABR). Fund 93. I. 1. F. 1152.

12. Misko Ya. *Mayo mauklivaye sertsa: z litaraturnay spadchyny* [My Silent Heart: From the Literary Heritage]. Minsk, Yunatstva Publ., 1983. 493 p. (In Belarusian).
13. *Gody ispytaniy i muzhestva* [Years of trials and courage]. Comp.: N. S. Orekhvo, N. S. Stashkevich. Minsk, Belarus' Publ., 1973. 416 p. (In Russian).
14. State Archives of Grodno Region (SAGR). Fund 540. I. 2. F. 2.
15. Cichoracki P. *Komuniści na Polesiu w latach 1921–1939* [Communists in Polesie in the years 1921–1939]. Lomianki LTW Publ., 2016. 271 p. (In Polish).
16. Central State Archives of Lithuania (CSAL). Fund 131. Ap. 2. B. 3122.

### **Інфармацыя пра аўтара**

**Горны Аляксандр Сяргеевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, кіраунік Цэнтра даследавання дыяспар і замежнага беларусазнаўства. Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (вул. Ажэшкі, 22, 230023, г. Гродна, Рэспубліка Беларусь). E-mail: litvin.gorny@gmail.com

### **Information about the author**

**Gorny Aliaksandr Siargeevich** – PhD (History), Associate Professor, Assistant Professor, the Department of History of Belarus, Archeology and Special Historical Disciplines, Head of the Center for Diaspora Studies and Foreign Belarusian Studies. Yanka Kupala State University of Grodno (22 Azheshki str., 230023, Grodno, Republic of Belarus). E-mail: litvin.gorny@gmail.com

*Паступніј 27.03.2025*